

Самвыдат

Алег Дзярновіч

Самвыдат — бяз гэтага слова немагчыма ўяўіць сабе гісторыі беларускай незалежнай думкі 70–80-х гадоў XX стагодзьдзя. Менавіта ў *самвыдаце* былі сформуляваныя тыя асноўныя канцэпцыі і ідэі, якія вылучылі пазыцыі беларускага грамадзтва ў канцы 80-х — першай палове 90-х гадоў, гэта значыць у пэрыяд грамадзкага ажыўлення і адносных свабодаў.

У беларускую мову гэтае слова прыйшло як калька з расейскага слова „*самиздат*“.¹ І, у адрозненьне ад іншых калек, „*самвыдат*“ — гістарычны тэрмін, і яму, відаць, і надалей гарантавана месца ў беларускай мове. Ангельцы і французы ўвогуле не перакладаюць гэтага слова і на пісьме перадаюць яго проста лацінскім літарамі. Большая блізкасць расейскага і беларускага словаў „издат“ і „выдаць“ паўплывала на тое, што ў нашай мове гэтае слова замацавалася ў перакладнай форме.

Сам жа расейскі тэрмін „*самиздат*“ паходзіць ад „*самому себя издать*“ і характерызуе незалежную *выдавецкую* актыўнасць, найперш у Москве і тагачасным Ленінградзе, пачынаючы з 1960-х гадоў. Расейскі „*самиздат*“ мае багатую кніжную традыцыю, у тым ліку і перадрукаў заходніх *выданняў*. Быў створаны самадастатковы арэал паралельнага мастацтва. Але ў 1982–86 гадох пад хвалій рэпрэсіяў маскоўскі „*самиздат*“ практычна зынікае.

У Беларусі ж незалежная *выдавецкая* дзейнасць у першай палове 80-х, наадварот, толькі актыўізуецца, прычым актыўізуецца праз спробы ўтварэння пэрыёдыкаў. У папярэднія гады вядомыя асобныя прыклады *выдавецкай* актыўнасці: „Блакітны ліхтар“ (Наваполацак, 1971–1974 гады, да гэтага праекту меў дачыненіе Вінцэс Мудроў), „Мілавіца“ 1974–1976 гады (Уладзімер Арлоў), „Падсыножнік“ 1963–1964, „Гутарка“ 1975–1976 (Мікола Ермаловіч).

А ў першай палове 80-х новыя *выданні* з'яўляліся практычна кожны год. Што важна, ня толькі ў сталіцы, але ў Горадні, Маладэчне, Віцебску, Слоніме. У Беларусі ішоў адлік свайго часу, адрозны ад часавымярэння ў РССР ды іншых частках СССР. Нават тады гэта былі розныя краіны.

Гісторыя зноў пажартавала зь беларускім *самвыдатам*, ці, як яго цяпер у нас усё часцей называюць, з пазацэнзурным друкам. У час, калі *самвыдат* мусіў бы сісці з гістарычнай арэны, недзе з 1995 году ён зноў адрадзіўся ў Беларусі: як рэакцыя на ўціск свабоды слова ў розных частках Беларусі з'яўляецца ўсё больш новых незалежных *выданняў*. Іхняя стваральнікі нават і ня думаюць пра афіцыйную рэгістрацыю ў бліжэйшыя часы. А фонды незалежных архіваў папаўняюцца гэтым неацэнным съведчаньнем нашае сучаснае гісторыі. Беларусь бярэ з сабой *самвыдат* у XXI стагодзьдзя.

Самота

Валянцін Акудовіч

Наўрад ці яшчэ ў якой мове слова „*самота*“ мае столькі ж, як і ў нас, синонімаў альбо проста падобных па сэнсе словаў.

Сум, нуда, жаль, роспач, маркота, скруха, паныласць, смутак, жальба,

шкадоба, ростань, туга, адзінота... І гэта толькі тое, што згадалася адразу, а колькі засталося? Вось яшчэ адно — вусыціш. Гэта стан бязъежнай самоты, калі сэрца чалавека раптам працінае жах съмерці і небыцця.

Але ці можам мы з гэтага казаць, што беларуская мова — гэта мова *самоты*? Мяркую, што можам. І на карысьць гэтага меркаваньня ўся беларуская паззія, у якой, калі пільна ўгледзецца, няма нічога іншага, апрач жалю, туті, смутку.

Долю мы выбіраем самі, лёс нам наканаваны мовай. Мы ня можам быць іншымі ад таго, чым ёсьць нашая мова. І як бы калі шчасна ні склалася для Беларусі гульня гістарычных падзеяў, і на які б заможны лад аднойчы ні ўпарадкаваўся наш дабрабыт, мы назаўсёды застанемся *самотным* народам.

Дарэчы, калі хтосьці староныні пытае, чаму гэта беларусы цураюцца роднай мовы, з чаго яны на злом галавы кідаюцца ад яе хоць у якую іншую, то я зазвычай удакладняю — яны не ад мовы ўцякаюць, а ад таго лёсу, які наканаваны ім мовай.

Але і ня трэба ганіць тых, хто эміграваў ад нас у больш утульныя лёсы. Тыя людзі хутчэй вартыя шкадобы. Бо якая гэта пакута — жыць з сэрцам, набрынятым *самотай*, і не знаходзіць, колькі ў той мове ні шукай, словаў, каб гэтую *самоту* вымавіць хаця б самому сабе.

Нездарма ў нас кажуць: лёс на кані не аб'едзеш.

Санацыя

Міхась Скобла

Першаснае значэнне слова *санацыя* для беларускага вуха гучыць зьдзекліва. Дайце веры, усталіваны начальнікам польскай дзяржавы Юзафам Пілсудзкім *санацыйны* рэжым для беларусаў-заходнікаў мусіў азначаць „адараўленыне“, „лекаваныне“. *Санацыя* павінна была палекаваць беларусаў ад беларускага слова ў школах, ад беларускага казані ў касцёлах; мелася працісаць занядужальным населеннікам „крэсаў усходніх“ антыбеларускія варшаўскія рэцэпты. А ў выніку — дарэшты выветрыць зь беларускіх галоваў подумкі пра беларускую дзяржаўнасць. Вось дзе ўжо, сапраўды, „такія дактары вымуць душу без пары“!

Вернемся ў думках у Заходнюю Беларусь і пройдземся разам з паэтам Юркам Голубам па вуліцах Горадні, каб пачуць, як унаучы каля кляштара пры *санацыї* Польшчы „зноўку гісторыя кашляе, як прамоклы падпольшчык“.

Сёньня ў будынку прыгаданага кляштара месціцца турма, дзе эстафэту вязненай *санацыйнага* рэжыму пераймаюць вязні рэжыму лукашэнкаўскага, які сіліцца зацягнуць Беларусь на яшчэ адны, гэтым разам — паўночна-заходнія крэсы.

Сэрца Пілсудзкага пахаванае на Віленскіх могілках Роса і прадбачліва заслоненае шматтоным, таўшчэзным панцырам труніцы. На гладкай каменнай паверхні выразна відзён сълед куляў, як пасьмяротная падзяка за *санацыю*.